

Угодкі Беларускай Незалежнасьці ў ЗША

Дзень Беларуское Незалежнасьці ў штатах Нью-Джэрзы й Нью-Ёрку

Сёлетная губернатарская пракламацьца Беларускага Дня Незалежнасьці ў штаце Нью-Джэрзы мае гэты змест:

Дзеля таго, што 25 сакавіка 1918 году Беларусь была абвешчаная дэмакратычныя абраңы нацыянальным Кантрэсам незалежнай рэспублікай; ды

Дзеля таго, што не вожаючы на факт упадку гэтае рэспублікі пад націкам зброі збоку расейскага імперыялістичнага камунізму, супрац'ю беларускага народу гэтаму чужацкаму камуністычнаму таталітарнаму рэжыму ніколі ня супыніўся, а мілённыя беларускіх патрыётава тусцяя спадзяючыя здабыча нацыянальную незалежнасьць і дэмакратыю для сваёв башкьшчыны; ды

Дзеля таго, што супрац'ю беларускага народу савецка-расейскому панаванью і бязбожнай камуністычнай систэме няхтніе ўсюды абароньнікаў свабоды і дэмакратыі, стаўся для панявольнікаў крывацій сталага непакою і заслугоўвае на сымпатыю, маральнае і магіяльнае падтрыманыне ад усяго вольнага свету; ды

Дзеля таго, што тысячы амэрыканскіх грамадзян — Беларусу ў нараджэнні або з паходжаніем — што жывуць ціпер у штаце Нью-Джэрзы, адзначаючы 41-я ўгодкі абвешчанія незалежнасьці Беларуское Народнае Рэспублікі;

Дзеля гэтага ціпер я, Роберт Б. Мэй

ДА РУСЫФІКАТАРСКАЙ ПАЛІТЫКІ МАСКВЫ

(Заканчэнне з 2-ой бач.)

ным лепши не давяраць і мінукай ляяльнасьці працаўнікоў гуманітарных навук нацыянальных рэспублік. Яна вырашыла, што будзе куды выгадней і бяспечней для яе, калі яна наауглі ўсё пракіне ў Москву. Вось-жа й наступіла пастанова, што ўсе гістарычныя працы, напісаныя нацыянальнымі гісторыкамі ў нацыянальных выційшых навуковых установах, у далейшым у абавязковым парадку павінны аграварваша ў рэцензіяца ў аддзеле гістарычных наўук Акадэміі наўук СССР. А гэта значыць ня толькі заніволенны гуманітарных наўук у нацыянальных рэспубліках, але й поўнае адмаўленыне іхнага развязвіцца тут.

Як бачым, такім чынам, і ў першым і ў другім выпадках усё съкіравана на ўмацаваныя русыфікатарскага стану, на ўмацаваныя палітыкі поўнай русыфікацыі.

П. Залужны

◆ Губернатары Н. Рокэфэлэр і Р. Мэй-Нэр абвішаюць Дзень Беларуское Незалежнасьці ў штатах Нью-Ёрку й Нью-Джэрзы.

◆ Беларускі сіятар айцец Др. Ул. Тарасевіч малітвай за Беларусь адчыниле 25 сакавіка паседжанье Амэрыканскага Кантрэса.

Губернатар штату Нью-Джэрзы, абвішаючы

Сераду 25 Сакавіка 1959 году
Беларускім днём

у штаце Нью-Джэрзы ды прашу належна ўшанаваць гэту нагоду.

(Пічаць) (Дата й подпись)

Падобная зъвестуя пракламацьца Беларускага Дня выдаў таксама нядыўна абраңы за губернатара штату Нью-Ёрку прадстаўнік рэспубліканскай партыі Нэльсан А. Рокэфэлэр. Сёлета, як і мінукымі гадамі, Дзень Беларуское Незалежнасьці быў абвешчаны мэрам места Нью-Ёрку Робертом Вагнерам.

Дзень Беларуское Незалежнасьці быў абвешчаны таксама мэрам места Пасейку ў штаце Нью-Джэрзы.

Малітва за Беларусь
у Амэрыканскім Кантрэсе

25 сакавіка, з нагоды 41-х ўгодкаў абвешчанія незалежнасьці Беларуси, Амэрыканскі Кантрэс пачаў свой дзень працы беларускую малітвой, якую сказаў малады беларускі сіятар а. др. Уладзімер Тарасевіч, прафэсар амэрыканскага каталіцкага каледжу ў Ліяль пад Чыкага. Малітва а. Тарасевіча зъмешчаная ў «Кантрэсавых Запісах» ад 25 сакавіка.

Амэрыканскія сэнатары й кантрэсмены ў вабарону правоў Беларусі

На прадэдні ў дзень 41-х ўгодкаў абвешчанія незалежнасьці Беларуское Народнае Рэспублікі беларуская нацыянальна-вызваленчая справа атрымала вялікую маральнае падтрыманыне ў Амэрыканскім Кантрэсе, дзе было зроблена колькі выступленій у справе незалежнасьці Беларуси. Ніжэй падаем вытрымкі з прамовай, поўныя тэксты якіх апублікаваны ў «Кантрэсавых Запісах» ад 24 і 25 сакавіка 1959 г.

Кантрэс Фрэнсіс Дорн ад Нью-Ёрку

Спадару Старшыня, у нядзелю 22 сакавіка Амэрыканцы беларускага паходжанія адсъвіткаўалі 41- ўгодкі незалежнасьці Беларуси.

Гісторыя змаганьня беларускага народа за сваё незалежнасьць даўгая, нясупынная, самаахвярная, напорыстая й наставжаная, адзначаная збройнымі паўстанчыні, адлюстраваная ў цэлай беларускай літаратуры, кіраванай й на-

далены, якая відаць на вялікую адлегласць. На самай вяршыні гары стаіць царква Узьненія Христовага.

Дарога з Ерупаліму ў Ерыхон ідзе праз вялікую гарыстую пустыню Юдэю. Адлегласць паміж гэтымі гарадамі — каля 40 кіляметраў; падарозе ня сустэрлі ніводняга будынку. Для аўтамабілістых яна досыць небясьпечна, бо поўная крутых паваротаў. Нехта навет пацікавіўся колькі іх. Выяўляеца, што хтосьці іх і запрады палічыў: 180. Падарозе сустракалі шатры качаўнікі. Звычайна недалёка ад іх можна было пабачыць стада авеячак, гэтых неад'емных жывёлай Святой Зямлі. Мы й да гэтага часу ня можам зразумець, чым яны там жывіцца: расылінасьці ня было відаць нікай.

Сияння, можна сказаць, існуе два Ерыхонны: адзін стары, ад якога засталіся толькі рэшткі сынені, што абаўлілі пры набліжэнні Жыдоў, якія ѹшлі з Эгіпту. Новы Ерыхон разьмешчаны крыху далей, ён мае крыніцу й таму выглядае сярод пустыні як ааза з трапічнымі фруктовымі дровамі. Тут-же бачым і Гару Спакусы, на якой Христос правеў 40 сутак у посьці й малітве.

На ўсход ад Ерыхона працякае рака Ярдан, якая поўнасцяй апраўдае сваю гэбрейскую назыву «ярдан», што азначае «бурная». Паабапал яе расылінасьць вельмі багатая: вербы, тамарыскі, алеандры. Вада мутнаватая, жоўтага колеру. Рэчка гэтая ня толкі ведамая з географіі, як з біблійнай гісторыі. Кіляметраў восем ад таго месца, дзе яна ўпадае ў Мёртвое Мора, ёсьць брод. Тут адбылася дзівле вялікія падзеі, што запачтавалі новую эпоху: уваход Жыдоў у Абіянаную Зямлю ѹ хросту Ісуса Хрыста.

Мёртвое Мора мае 17 кіляметраў уышыркі 76 кіляметраў удоўжкі. Вада вельмі насычаная солем (275 грамаў на адзін літар), так што плаваць можна навет седзячы. Паблізу на

Выступлены Амэрыканскіх Сэната-рау і Кантрэсменаў у вабарону патаптанія Асасей свабоды й суверэнітасці Беларускага Народу.

Урачысты сход Беларусу ў Нью-Ёрку адзначае 41- ўгодкі абвешчанія Беларуское Народнае Рэспублікі ды аседжае расейскую акупацію Беларусі.

толькі Амэрыканцамі беларускага паходжанія, але ўсімі грамадзянамі, якія іншыя, шануюць ды дрыжона ахоўваючы свабоду.

Сенатар Фрэнсіс Ліяўш ад штату Огай

Спадару Прэзыдэнце, на 25 сакавіка прыпадаючы 41-я ўгодкі Нациянальнае Незалежнасьці беларускага народу і хоць цілер народ гэты зыяволені камуністычнімі павадырамі ды будзе мець мала мячымасць выказаць сваю традыцыйную нацыянальную пашану да свабоды, канечна, как мы, людзі вольнага съвету, памяталі й ушанавалі народ гэтага паніволенага краю.

Змаганыне за свабоду — неад'емная частка беларускага гісторыя, пачынаючы ад 1795 г., калі Беларусь сілай зброі была падбітая й далучаная да Ресеi. У 1831 г., а пасля зноў у 1863—64 гг., Бела-

русы ўздымаліся супраць расейскага камуніялізму, аднак кожны раз былі перамаганы расейскімі панівольнікамі. У сёў-ж, калі ў 1917 г. развалілася расейская імперыя, была створана Беларускія Рэспубліка, што й пратрываала да жніўня 1920 г., калі яе акупавала савецкая армія.

Цяперашня Беларускія Савецкія Сацыялістычныя Рэспублікі, якія атрымала сяброву ўрадоўству ў Задзіночных Нацыях, раз'ясняючы толькі фіксы суверэнітасці. У запраўднасці Беларусь ўсё яшчэ іх вольнікі страшнага камуніялізму, камуністична-расейскага рэжыму. Цяпер народ гэтага нешчасцілівага краю ціпіца ад масавае прымусовая працы, хранічнага галадаваныя ды рэлігінага й культурнага пераследу. Масавыя арышты ў вызвалені ў Сібір выразна даводзяць ад абраңанага свабодзе.

Сакратар Кент Кітнінг ад штату Нью-Ёрку

Спадару Прэзыдэнце, імкненне да свабоды спрычыніла вялікія канфлікты сярод народу і дзяржаваў. Аднак, сама вызначеніе ўсюды яшчэ застаецца лятуцьнем. Зюда на што-б там ні было меншшае абазначае накінутую філязофію й състэму, што здушаючы сабой нацыянальнае выяўленыне. Адзіны вынік гэтага — патаптаныя чалавечнае гаднасці й людзкага права.

Мала які народ веда пра гэта больш за Беларусу, якім стагодзьдзямі адмаялі праўла і правы, прыйдзе ў час, калі зысьціцца мроў Беларусу пра нацыянальную незалежнасьць. Пакуль-жэ гэны дзень прыйдзе, Амэрыканцы будуть і надалей спадзявацца ў малицца разам із сваімі братамі — шукальнікамі праўды й свабоды.

Урэшце, Беларусы здолелі пачаць вялікую атрымансць: 25 сакавіка 1918 г. іхнія кіраўнікі ўтварылі ўрад і авесціці Беларускую Народную Рэспубліку. Але гэтага Рэспубліцы было суджанае кароткае існаваньне...

Гэты народ, што перш паў ахвярай савецкага агрэсіі, добра знае шкоды і жахлівія мэтады камуністых. Нацыянальная незалежнасьць была адмоўленая, народ — разагнаны. Спрабы замацаваць свабоду былі пазыверску здушаныя...

Сл. Прэзыдэнце, Беларусам не дазваляючы съвітаваць сваёй дзень незалежнасьці. Але сильні мы ўсіх ішчыліх спыняемісці ўзноўляем гэтага наўажанае змаганыне й съмвель народ. Амэрыканцы перад усім съветам, як уласбліненіе дадзелашае реалізацыі свабоды й незалежнасьці.

(Заканчэнне на 4-ай бач.)



Айцец др. Ул. Тарасевіч у дзень малітвы за Беларусь перад Амэрыканскім Кантрэсам 25 сакавіка у Вінчестоне. Здэва на права: кантрэсмен ад Нью-Ёрку Фрэнсіс Дорн, а. Тарасевіч, кантрэсмен із штату Ліной Эльмэр Гофман — перад будынкам Кантрэсу.

відаць ні птушак, ні звяроў. Рыба не праўжыве ў гэтай вадзе й аднай хвіліны, а таму гэта бадай адзіна мора, на якім ніколі не пабачылі рыбацкіх лодак. На берагах няма амаль нікакі расліннасьці, але хэмічныя бағацы ці мора вялікія: два мільярды тонаў калію й нязылічона колькасць брому, магнезію, сульфату, мангана, кальцыю й г. д. Недалёка ад супрацьлеглага берагу можна пабачыць нешта падобнае на скалу, што здалёк выглядае неяўлічкімі абтокамі. У гэтых месцах мора зусім плыткае: усяго якіх 3—4 мэтры, замест звычайніх 400. Тут калісці, даўным-даўно, былі гарады Садома й Гамора, якія гэтае мора затаціла...

Наведаныне Святой Зямлі ня можа ўважацца поўным без наведаныня Віфлеему. Гэта вельмі сымпатычны невялікі гарадок, белыя будынкі якога здалёк нагадваюць поўдзень Італіі. Знаходзіцца ён усяго якіх 10 кіляметраў ад Ерупаліму, але найкарацейшая дарога да яго знаходзіцца на тэрыторыі Ізраэлю, так што даводзіцца на рабіць вялікі аб'езд. Дарога гэтага адчыненія толькі раз на год, на Каляды, калі ў Віфлееме, над царквой Народжэння, запальваеца вялікая зорка. Царква падзеленая паміж рымска-каталікамі, Грекамі й Армян

